

ИЗВЕСТИЯ

АКАДЕМИИ НАУК БССР

СЕРИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
НАУК

№ 3

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА И ТЕХНИКА“

МИНСК 1971

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Н. И. Горячко, Ф. Е. Трифионов. Влияние объективных факторов на уровень и эффективность кормопроизводства 5

ПОЧВА, ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ, УДОБРЕНИЯ, РАСТЕНИЕВОДСТВО

- А. К. Малько. Почвы Вилейского района Минской области 11
- А. П. Лозийчук, Л. А. Карягина, З. И. Омединская. О взаимосвязи биологической активности и состава гумуса в дерново-подзолистой почве при длительном применении удобрений 18
- Ю. И. Кристаль. Ветровой режим и эрозия торфяников в БССР 24
- А. Г. Медведев, Л. Ф. Васькевич, Л. С. Микулович, Л. Я. Свирновский. Содержание и закономерности распределения подвижного марганца в почвах БССР разной степени заболоченности 27
- В. И. Шемпель, А. М. Жук. Подсев сераделлы под зерновые с разными нормами высева 32
- С. С. Захаров, П. М. Шерснев. Пожнивные посевы на северо-востоке республики 36
- А. И. Лаппо, И. В. Миско. О сроках уборки кукурузы на силос в связи с заморозками 42
- А. М. Полянская. Влияние пасынкования томатов на их скороспелость и повышение дохода 50
- Л. И. Арапова, С. В. Ячеля. О вредоносности колорадского жука в зависимости от степени повреждения листовой поверхности картофеля 54

ЖИВОТНОВОДСТВО И ВЕТЕРИНАРИЯ

- В. И. Бобров, П. Г. Лукашевич, Е. Ф. Борисенко. Сенаж в металлических башнях 57
- В. Б. Иоффе, Ю. С. Шкункова, З. П. Рыкшина, Н. А. Яцко, И. А. Краско, Л. П. Гольцблат. Влияние клеверного сенажа на продуктивность и некоторые физиологические показатели крупного рогатого скота 60
- Н. А. Горский,** Ф. Н. Абрампальский. Костромская порода крупного рогатого скота и ее разведение в Белоруссии 66
- А. А. Вертинский. Характеристика вымени коров костромской и швицкой пород 71
- В. М. Обуховский. Генетически обусловленные типы казеинов коровьего молока 75
- З. Д. Гильман, А. С. Чудовский, С. П. Безенко. Применение полиспермного осеменения свиноматок при выведении инбредных хряков 77
- А. П. Шпаков. Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови свиней в зависимости от количества и качества протеина в рационах 81
- С. С. Винник, С. И. Плященко. Эффективность откорма свиней при различном микроклимате 85
- Г. П. Мелехин, А. К. Балбатун. Нормы фосфора и кальция для мясных утят 90
- Ф. Ф. Козлов. Остаточное количество хлортетрациклина в органах и тканях утят 95
- Л. П. Горинова. Остаточные количества антибиотиков в органах и тканях уток при парентеральном введении дибиомицина и дитетрациклина 101
- Ф. Я. Беренштейн, С. Е. Марголин, Г. Е. Шпак. Влияние титана на содержание аскорбиновой кислоты и активность некоторых ферментов в организме кроликов 105
- Х. С. Горегляд, И. И. Пышко. О ветеринарно-санитарной оценке мяса крупного рогатого скота при лейкозах в гематологической стадии заболевания. I 109
- В. В. Медведев. Ветеринарно-санитарная оценка мяса при жировой дистрофии печени у свиней 112
- Л. П. Вель. Клеточный состав лимфатических узлов свиней, вакцинированных против рожи 115
- В. А. Полховский. О значении *Bacillus cereus* в инфекционной патологии куриных эмбрионов 120

ВЕСЦІ

АКАДЭМІІ НАВУК БССР

СЕРЫЯ
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ
НАВУК

№ 3

ВЫДАВЕЦТВА „НАВУКА І ТЭХНІКА“

МІНСК 1971

ЭКАНОМІКА І АРГАНІЗАЦЫЯ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ

М. І. Гарачка, Ф. Е. Трыфанаў. Уплыў аб'ектыўных фактараў на ўзровень і эфектыўнасць кармавытворчасці	5
---	---

ГЛЕБА, ЖЫЎЛЕННЕ РАСЛІН, УГНАЕННІ, РАСЛІНАВОДСТВА

А. К. Малько. Глебы Вілейскага раёна Мінскай вобласці	11
А. П. Лазійчук, Л. А. Карагіна, З. І. Амяцінская. Аб узаемасувязі біялагічнай актыўнасці і саставу гумусу ў дзярнова-падзолістай глебе пры працяглым прымяненні ўгнаенняў	18
Ю. І. Крышталёў. Ветравы рэжым і эрозія тарфянікаў у БССР	24
А. Р. Мядзведзеў, Л. Ф. Вашкевіч, Л. С. Мікуловіч, Л. Я. Свірнoўскі. Колькасць і заканамернасці размеркавання рухомага марганцу ў глебах БССР рознай ступені забалочанасці	27
В. І. Шэмпель, А. М. Жук. Падсяванне сырадэлі пад збожжавыя з рознымі нормамі высеву	32
С. С. Захараў, П. М. Шарснёў. Паржышчавыя пасевы на паўночным усходзе рэспублікі	36
А. І. Лано, І. В. Міско. Аб тэрмінах уборкі кукурузы на сілас у сувязі з замаразкамі	42
А. М. Палянская. Уплыў пасынкавання памідораў на іх скараспеласць і павышэнне даходу	50
Л. І. Арапава, С. В. Ячэня. Аб шкоданоснасці калардскага жука ў залежнасці ад ступені пашкоджання ліставой паверхні бульбы	54

ЖЫВЕЛАГАДОУЛЯ І ВЕТЭРЫНАРЫЯ

У. І. Баброў, П. Г. Лукашэвіч, Я. Ф. Барысенка. Сенаж у металічных вежах	57
У. Б. Юфе, Ю. С. Шкункова, З. П. Рыкшына, М. А. Яцко, І. А. Краско, Л. П. Гольцблат. Уплыў канюшыннага сенажу на прадукцыйнасць і некаторыя фізіялагічныя паказчыкі буйной рагатай жывёлы	60
Н. А. Горскі, Ф. М. Абрампальскі. Кастрамская парода буйной рагатай жывёлы і яе развядзенне ў Беларусі	66
А. А. Вярцінскі. Характарыстыка вымя кароў кастрамскай і швіцкай парод	71
В. М. Абухоўскі. Генетычна абумоўленыя тыпы казеінаў каровінага малака	75
З. Д. Гільман, А. С. Чудоўскі, С. П. Бязенка. Прымяненне паліспермнага асемяннення свінаматак пры вывядзенні інбрэдных кныроў	77
А. П. Шпакаў. Колькасць свабодных амінакіслот у сываратцы крыві свіней у залежнасці ад колькасці і якасці пратэіну ў рацыёнах	81
С. С. Віннік, С. І. Пляшчанка. Эфектыўнасць адкорму свіней пры розным мікраклімаце	85
Г. П. Мялехін, А. К. Балбатун. Нормы фосфару і кальцыю для мясных качанят	90
Ф. Ф. Казлоў. Астаткавая колькасць хлортэтрацыкліну ў органах і тканках качанят	95
Л. П. Горынава. Астаткавая колькасць антыбіётыкаў у органах і тканках качак пры парэнтэральным увядзенні дыбіяміцыну і дытэтрацыкліну	101
Ф. Я. Беранштэйн, С. Я. Марголін, Г. Я. Шпак. Уплыў тытану на колькасць аскарбінавай кіслаты і актыўнасць некаторых ферментаў у арганізме трусой	105
Х. С. Гарагляд, І. І. Пышко. Аб ветэрынарна-санітарнай ацэнцы мяса буйной рагатай жывёлы пры лейкозах у гематалагічнай стадыі захворвання. I.	109
У. У. Мядзведзеў. Ветэрынарна-санітарная ацэнка мяса пры тлушчавай дыстрафіі печані ў свіней	112
Л. П. Вель. Клетачны састаў лімфатычных вузлоў свіней, вакцынаваных супраць рожы	115
В. А. Палхоўскі. Аб значэнні Bacillus cereus у інфекцыйнай паталогіі курных эмбрыёнаў	120